




ЕС ДАПАМАГАЕ БІЗНЕСУ Ў БЕЛАРУСІ РАСЦІ



У рамках ініцыятывы **EU4Business** ЕС выдзяляе **беларускім кампаніям** **фінансавыя сродкі**, праводзіць трэнінгі і ажыццяўляе **падтрымку экспарту** на новыя рынкі




ХТО ЎЖО СКАРЫСТАЎСЯ ПАДТРЫМКАЙ?



ЛЮДМІЛА ЧЭКІНА
ОНЛАЙН МЕДЫЯ ДЫРЭКТАРКА

атрымала **фінансаванне ад ЕС** і скарысталася **кансультацыйнымі паслугамі ЕБРР** па пераглядзе стратэгічных прыярытэтаў і развіцці ключавых галін дзейнасці кампаніі TUT.BY. У выніку гэтых змяненняў прыбытак павялічыўся на 20%.



СЯРГЕЙ МІСЯЧЭНКА
ДЫРЭКТАР КАМПАНІІ

атрымаў **фінансаванне ад ЕС** і скарыстаўся **кансультацыйнымі паслугамі ЕБРР** па распрацоўцы бізнес-плана для заснаванай у 2001 годзе кампаніі «Буслік», вытворцы дзіцячага адзення і харчавання. На сённяшні дзень крамы «Буслік» ёсць у кожным буйным горадзе Беларусі.



ЛЮДМІЛА АНТОНАЎСКАЯ
ДЫРЭКТАРКА КАМПАНІІ

атрымала **фінансаванне ад ЕС** і скарысталася **кансультацыйнымі паслугамі ЕБРР** па распрацоўцы доўгатэрміновага бізнес-плана для свайго міжнароднага бізнесу, што ў далейшым дапамагло ёй прыцягнуць дадатковыя інвестыцыі ў памеры 1,2 млн. долараў.



EU4BUSINESS У ЛІЧБАХ (2009-2017):





У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ



СПРОШЧАНЫ ДОСТУП ДА ФІНАНСАВАННЯ

- Крэдыты для прадпрыемстваў, узначаленых жанчынамі
- Мікракрэдыты на стварэнне або развіццё малага бізнесу



ПАЛЯПШЭННЕ ДЗЕЛАВЫХ НАВЫКАЎ

- Адаптаваныя кансультацыйныя паслугі і падтрымка кампаній па пытаннях кадрў, IT і менеджменту
- Навучальныя праграмы развіцця навыкаў прадпрымальнікаў
- Адаптаваныя праграмы навучання і настаўніцтва для жанчын-прадпрымальніц
- Праграмы навучання і настаўніцтва па падтрымцы ММСП і сацыяльных прадпрыемстваў на рэгіянальным узроўні



ПАЛЕГЧАНЫ ВЫХАД НА НОВЫЯ РЫНКІ

- Бізнес-кансультацыі і навучанне для экспертна-арыентаваных кампаній

EU4BUSINESS У БЕЛАРУСІ

З пачатку сваёй
дзейнасці ініцыятыва
EU4Business падтрымала
14 праектаў
у Беларусі.

У 2017 годзе колькасць
ММСП у Беларусі склала
109971
сярод іх 2 245 прадпрыемстваў
сярэдняга памеру, а астатнія
меншыя. (Крыніца: Нацыянальны
статыстычны камітэт)

МСП, якія скарысталіся крэдытамі ў
рамках праграм EU4Business у Беларусі,
паведамляюць пра

рост абароту

дзякуючы падтрымцы.
Большасць кампаній адзначаюць павелічэнне
абароту на суму да 25% у выніку
інвестыцый, пры гэтым чвэрць кампаній
стварыла новыя працоўныя месцы.

ЕС ажыццяўляе падтрымку кампаній у Беларусі праз ініцыятыву EU4Business, якая рэалізуецца сумесна з ЕБРР, ЕІБ, Нямецкім банкам развіцця (KfW), Міжнародным гандлёвым цэнтрам, АЭСР, Сусветным банкам і ПРААН.